

Мода на скуранныя паліто й курткі находзіць хвалямі. Апошняя хваля з турэцкага рынку захлынула беларускія вуліцы. Слова скуранка амаль забылася, а пашырыўся назоў куртка *са скуры, скураная куртка*.

## Соль

### **Рыгор Барадулін**

У беларусаў ёсьць такая загадка-прыслайка: „*I да мяса трэба закраса*“ або „*Недасол у місе — перасол на сьпіне*“. Бяз *солі* ў любой страве і ў любой справе прэнсна. Гэта Хрыстос сказаў апосталам: „*Вы будзеце сольлю зямлі*“.

Спрадвеку соль у Беларусі была прывозная. Чумакавалі чумакі беларускія, па соль едуучы да Чорнага мора. А як выявілася, у Беларусі сваёй *солі* залягала гэтулькі, што можна паўсювету засаліць.

Шкада, што радовішчы *солі* знайшлі на самых багатых землях Случчыны. Па-савецку — гэта значыць, па-барбарску — пачалі здабываць соль, сапсавалі тэрыконамі прыгожыя краявіды. Ёсьць пагроза *засаліць* землі да Балтыі. Ужо цяпер вынайдзены савецкі гібрыд — *салёная хвалёная слуцкая бэрэ*. Ёсьць небясьпека, што пустапарожнія шахты могуць проста абрушыцца.

Засаліць бы ў бочках усіх савецкіх кіраунікоў, што так пазыдзекваліся з багатай зямлі, каб нашчадкі памылак не паўтаралі.

## Соткі

### **Алена Ціхановіч**

Яшчэ ў Коласавай „Новай зямлі“, якая пісалася на пачатку гэтага стагодзьдзя, беларусы мералі запаветную зямлю маргамі, крыху раней — валокамі й дзесяцінамі. Усё гэта — адзінкі яшчэ дамэтрычных систэмаў мераў: дзесяціна крыху большая за гектар, морг — гэта прыблізна дзьве траціны гектара.

У савецкі час ува ўжытак прыходзіць новая, драбнейшая мера — *сотка*, сотая доля гектара — 10 на 10 метраў. Але паколькі такі лапік зямлі для сялянскай нацыі — рэч несур'ёзная, слова замацавалася выключна ў множным ліку — *соткі*. Так пачалі называць уласныя прысядзібныя, а пазней і дачныя надзелы, а ніяк не калгасныя. Савецкая ўлада давала ўва ўласныя рукі, як правіла, ад шасьці да пятнаццаці *сотак*.

*Соткі* — гэта працяг калектывізацыі, абезъязмельваньня гаспадара, гэта бізун і пернік усёй сацыяльнай палітыкі: нездарма стала замацаваліся выразы — прырэзаць *соткі* або абрэзаць *соткі*. Або — адабраць *соткі*.

На *сотках* і сёньня выяўляецца ня столькі сялянскасцьць і працавітасць нарodu, колькі яго прага да выжываньня. Жывіцца з *сотак* прыходзіцца ня толькі рабочым, настаўнікам ці пэнсіянэрам, але і быльым старшыням Вярхойнага Савету, чыя пэнсія чамусьці не падпадае пад індэксацыю.

Не сакрэт, што і мазалі беларускіх пісьменьнікаў нажываліся на *сотках*-дзялках той самай Лысай Гары, што ўвайшла ў славуты ананімны эпас 70-х гадоў. Невядомы аўтар з мноства красамоўных дэталяў апісваў пагалоўнае пісьменьніцкае захапленье градамі. З усіх іх ён вылучае хіба толькі Яўгенію Янішчыш, пра якую кажа: